



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ  
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ  
НАВУК БЕЛАРУСІ



**П Р А Г Р А М А**

**Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі**

**Вынікі археалагічных даследаванняў  
на тэрыторыі Беларусі ў 2014 годзе**

**Мінск, 14 – 15 мая 2015 г.**



**Мінск, 2015**



*Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю Інстытута  
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі*

*г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.*

*Тэл. +375 17 2841870*

Фотаздымак на вокладцы: Пахавальная ўрна. Гарадок, 2014 г.  
(раскопкі В.М. Ляўко)

## АРГКАМІТЭТ

### Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «ВЫНІКІ АРХЕАЛАГІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ»

*Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч* – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (старшыня аргкамітэта);

*Лакіза Вадзім Леанідавіч* – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік старшыні аргкамітэта);

*Ляўко Вольга Мікалаеўна* – загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (намеснік старшыні аргкамітэта);

*Салаўянаў Андрэй Пятровіч* – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч* – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Кошман Вадзім Іванавіч* – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч* – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

*Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргеёўна* – лабарант першай катэгорыі аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (адказны сакратар).

## Інфармацыйныя партнёры канферэнцыі

*Навуковая інфармацыйна-аналітычная газета НАН Беларусі  
«Веды»*

## Парадак працы канферэнцыі

*14 мая*

9.00 – 10.00	Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
10.00 – 12.45	Пленарнае пасяджэнне
12.45 – 13.45	Абед
13.45 – 16.00	Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія
16.00 – 16.15	Перапынак
16.15 – 17.30	Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія

*15 мая*

9.00 – 11.00	Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія
11.00 – 11.30	Перапынак
11.30 – 13.00	Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія
13.00 – 14.00	Абед
14.00 – 15.20	Прадстаўленне постэрных дакладаў. Дыскусія
15.20 – 15.40	Падвядзенне вынікаў работы і закрыццё канферэнцыі
15.40 – 16.30	Экскурсійная праграма

### **РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:**

выступленні з дакладамі на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін  
выступленні з дакладамі на секцыях – да 15 хвілін  
прадстаўленне постэрных дакладаў – да 5 хвілін

### **ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:**

беларуская, руская, украінская, польская, англійская



14 мая 2015 г.

## ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта  
**Даніловіча Вячаслава Віктаравіча**

### Мадэратары пленарнага пасяджэння

**Лакіза Вадзім Леанідавіч** – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

**Ляўко Вольга Мікалаеўна** – загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

### Выступленні з дакладамі

**Дук Дзяніс Уладзіміравіч** – прарэктар па вучэбнай рабоце Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар; **Коц Аляксей Леанідавіч** – выкладчык Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: *«Старажытны Полацк: новыя даныя па выніках раскопак на тэрыторыі Ніжняга замка ў 2014 г.»*

**Лакіза Вадзім Леанідавіч** – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; **Харытановіч Зоя Анатолеўна** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва Другой Мінскай кальцавой аўтадарогі ў 2014 годзе»*

**Ginas Eugenijus Jovaiša** – дэкан гістарычнага факультэта Літоўскага эдукалагічнага ўніверсітэта, доктар, прафесар (Вільнюс, Літва)

Тэма даклада: *«25 лет: итоги археологических исследований»*

**Марзалюк Ігар Аляксандравіч** – загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных раскопак Замкавай гары ў Мсціславе ў 2014 г. Методыка даследаванняў гарадскога культурнага слоя і прыцыпы яе ўдасканалення»*

**Кошман Вадзім Іванавіч** – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); **Тамілін Вадзім Дзмітрыевіч** – археолаг 52 асобнага спецыялізаванага пошуковага батальёна Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь (Беларусь, Заслонава)

Тэма даклада: *«Археалагічныя і поісковыя работы на тэрыторыі лагера "Малый Тростенец" (па выніках работ 2004 і 2014 гг.)»*

**Jérôme Beaucour** – супрацоўнік Інстытута Лауэ-Ланжэвена, Цэнтра Напалеонаўскіх даследаванняў; **Duncan Atkins** – супрацоўнік Інстытута Лауэ-Ланжэвена; **Camille Montet Beaucour** – супрацоўнік Цэнтра Напалеонаўскіх даследаванняў (Францыя, Грэнобль, Парыж); **Vadzim Koshman** – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)

Тэма даклада: *«Characterization of Berezina artifacts using neutrons and x Ray: first results of the NASB-CEN collaboration»* («Аналіз артэфактаў з Бярэзіны з дапамогай нейтроннага і рэнтгенаўскага сканавання: першыя вынікі супрацоўніцтва ІГ НАН Беларусі і Цэнтра напалеонаўскіх даследаванняў»)

**Ляўко Вольга Мікалаеўна** – загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Подготовка отчетов о полевых исследованиях: плановые и спасательные работы»*

14 мая 2015 г.

## ПРАЦА СЕКЦЫЙ

### Секцыя 1

#### Археалогія першабытнага грамадства

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, 4-ы паверх,  
актавая зала)

**Вячэрняе пасяджэнне (13.45 – 17.30)**

#### Кіраўнікі секцыі

**Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск);

**Белявец Вадзім Георгіевіч** – дацэнт Інстытута археалогіі Варшаўскага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Польшча, Варшава)

#### Выступленні з дакладамі

**Magdalena Niedzialkowska** – дацэнт Інстытута біялогіі млекакормячых ПАН у Белавежы, доктар (Польшча, Белавежа)

Тэма даклада: *«Różnorodność genetyczna i wybiórczość środowiskowa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w późnym plejstocenie i holocenie w Europie i Azji – wprowadzenie do projektu»*

**Сямёнава Аліса Аркадзьеўна** – старшы навуковы супрацоўнік Музея М.С. Грушэўскага (Украіна, Кіеў)

Тэма даклада: *«Новые находки изделий из кости и рога с палеолитической стоянки Межжирич»*

**Лізун Аляксей Мікалаевіч** – аспірант Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнка (Украіна, Кіеў)

Тэма даклада: *«Особенности кремненного комплекса Овручского эпигравета»*



**Калечыц Алена Генадзьеўна** – галоўны навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар; **Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя помнікі на Спорайскім возеры»*

**Чарняўскі Максім Міхайлавіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; **Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Новыя знаходкі мезалітычных касцяных вырабаў з-пад Смаргоні»*

**Ткачова Марыя Іванаўна** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў Речицкім раёне ў 2014 годзе»*

**Беявец Вадзім Георгіевіч** – дацэнт Інстытута археалогіі Варшаўскага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Польшча, Варшава)

Тэма даклада: *«Даследаванні 2014 г. на грунтавым могільніку вельбарскай культуры Пятровічы»*

**Дубіцкая Наталля Мікалаеўна** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Раскопкі на горадыце Красная Горка, правобереж'е Дняпра ў 2013 г.»*



**Драбушэўскі Аляксандр Іванавіч** – метадыст 1-й катэгорыі па захаванні гісторыка-культурнай спадчыны аддзела ідэалагічнай працы, культуры і па справах моладзі Веткаўскага райвыканкама, загадчык аддзела Веткаўскага музея народнай творчасці, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Ветка); **Варацінская Ларыса Сяргееўна** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Усходняй Еўропы і Сібіры Дзяржаўнага Эрмітажа (Расія, Санкт-Пецярбург)

Тэма даклада: *«Исследования зарубинецкого могильника в Горошкове в 2014 г.»*

**Чавукін Сяргей Мікалаевіч** – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута археалогіі РАН (Расія, Масква)

Тэма даклада: *«Пространственный анализ системы расселения в бассейне Москвы-реки в железном веке»*

**Харытановіч Зоя Анатольеўна** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванні гарадзішча Бірулі ў 2014 годзе»*

**Беліцкая Ганна Мікалаеўна** – навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Проблема вылучэння пахаванняў перыяду рымскіх уплываў у Прыпяцкім Палессі»*

## Дыскусія

14 мая 2015 г.

## Секцыя 2

### Археалогія Сярэдніх вякоў і Новага часу

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

### Вячэрняе пасяджэнне (13.45 – 17.30)

#### Кіраўнікі секцыі

**Кошман Вадзім Іванавіч** – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск);

**Башкоў Аляксандр Аляксандравіч** – дацэнт кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Брэст)

#### Выступленні з дакладамі

**Кошман Вадзім Іванавіч** – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Работы беларуска-французскай экспедыцыі ў сезоне 2014 года на месцы пераправы арміі Напалеона праз р. Бярэзіну»*

**Макушнікаў Алег Анатольевіч** – прафесар кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, доктар гістарычных навук (Беларусь, Гомель); **Іванова Кацярына Сяргееўна** – студэнтка 5 курса гістарычнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны (Беларусь, Гомель); **Ліндзянкоў Дзмітрый Мікалаевіч** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі і аховы гісторыка-культурнай спадчыны Гомельскага палацава-паркавага ансамбля, магістр (Беларусь, Гомель); **Фецісаў Аляксандр Анатольевіч** – супрацоўнік Дзяржаўнага музея Усходу (Расія, Масква)

Тэма даклада: *«Исследования Моховского комплекса в 2014 г.»*

**Шынакоў Яўгеній Аляксандравіч** – прафесар кафедры айчыннай гісторыі Бранскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя І.Г. Пятроўскага, доктар гістарычных навук (Расія, Бранск); **Яганаў Андрэй Віктаравіч** – навуковы супрацоўнік Інстытута археалогіі РАН (Расія, Масква)

Тэма даклада: *«Плинфа и техника кладки Вщижского храма: итоги работ 2014 года»*

**Рута Краукле** – супрацоўнік археалагічнага аддзела Латвійскага нацыянальнага музея гісторыі, магістр (Латвія, Рыга)

Тэма даклада: *«Археологические исследования в Рижском замке в 2014 году»*

**Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч** – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічнае вывучэнне курганнага могільніка Бірулі ў 2014 г.»*

**Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археологические исследования на селище Бирули-1 в 2014 году»*

**Дзярновіч Алег Іванавіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Пошукі першапачатковага Крэва: археалагічныя даследаванні мястэчка Крэва ў сезоне 2013 – 2014 гг.»*



**Башкоў Аляксандр Аляксандравіч** – дацэнт кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, кандыдат гістарычных навук; **Піліповіч Віталь Юр'евіч** – выкладчык кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна (Беларусь, Брэст)

Тэма даклада: *«Вынікі архітэктурна-археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Скокаўскага палацава-паркавага комплексу Нямцэвічаў»*

**Пачобут Наталля Аляксандраўна** – вядучы навуковы супрацоўнік Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (Беларусь, Гродна); **Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч** – старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); **Хартановіч Уладзімір Уладзіміравіч** – настаўнік гісторыі СШ № 22 г. Мінска, археолаг (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічнае вывучэнне комплексу Беразавец у 2013 – 2014 гг.»*

**Сагайдак Міхаіл Андрэевіч** – вядучы навуковы супрацоўнік, дырэктар Цэнтра археалогіі Кіева Інстытута археалогіі НАН Украіны, кандыдат гістарычных навук; **Тараненко Сяргей Панцялеевіч** – навуковы супрацоўнік Цэнтра археалогіі Кіева Інстытута археалогіі НАН Украіны, кандыдат гістарычных навук; **Зоценко Іван Уладзіміравіч** – суіскальнік старажытнарускага аддзела Інстытута археалогіі НАН Украіны (Украіна, Кіеў)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні Поштовою плошчы у м. Кіев у 2012 – 2015 рр.»*

**Плавінскі Мікалай Аляксандравіч** – археолаг, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Раскопкі Мядзельскага замка і разведкі ў Мядзельскім раёне Мінскай вобласці ў 2014 годзе»*

**Глазунова Вольга Мікалаеўна** – навуковы супрацоўнік Інстытута археалогіі РАН (Расія, Масква)

Тэма даклада: *«Белорусские мотивы в изразцовом убранстве печей Ново-Иерусалимского монастыря по материалам раскопок 2009 – 2014 гг. (роль белорусских мастеров в организации изразцового производства в монастыре)»*

**Гнера Уладзімір Анатольевіч** – старшы навуковы супрацоўнік Музея гісторыі Дзесяціннай царквы, суіскальнік Цэнтра помніказнаўства НАН Украіны і Украінскага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры (Украіна, Кіеў)

Тэма даклада: *«Методика использования ортофотоплана для ситуативной визуализации археологических памятников в условиях городской застройки»*

**Бібікаў Дзмітрый Валянцінавіч** – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Вышгарадскага гісторыка-культурнага запаведніка, суіскальнік Інстытута археалогіі НАН Украіны; **Івакін Усевалад Глебавіч** – загадчык аддзела археалогіі Вышгарадскага гісторыка-культурнага запаведніка, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута археалогіі НАН Украіны, кандыдат гістарычных навук; **Оленіч Андрэй Мікалаевіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Вышгарадскага гісторыка-культурнага запаведніка, суіскальнік Інстытута археалогіі НАН Украіны (Украіна, Кіеў)

Тэма даклада: *«Новые данные о ремесле и торговле населения древнерусского Вышгорода (по предварительным результатам исследований 2014 г.)»*

**Гур'янаў Валерый Мікалаевіч** – кіраўнік аддзела навуковых даследаванняў Бранскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя І.Г. Пятроўскага; **Чубур Артур Артуравіч** – вядучы супрацоўнік аддзела навуковых даследаванняў Бранскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя І.Г. Пятроўскага, кандыдат гістарычных навук, прафесар (Расія, Бранск)

Тэма даклада: *«Обработка кости в средневековом Вщиже (по материалам раскопок 2014 года)»*

**Расадзін Сяргей Яўгеньевіч** – прафесар кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Курганы басейна Старой Немігі: через 70 лет после И.А. Сербова»*

**Шадыра Вадзім Іосіфавіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя абследаванні трас газавода ў Міёрскім і Браслаўскім раёнах Віцебскай вобласці ў 2014 годзе»*

## Дыскусія





Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі акадэмік У.Р. Гусакоў  
знаёміцца з ходам археалагічных даследаванняў у зоне будаўніцтва другой  
кальцавой аўтадарогі вакол г. Мінска



Курганны могільнік сярэдняпроўскай культуры каля в. Копань  
Рэчыцкага р-на. Раскопкі М.М. Крывальцэвіча



Паселішча Асавец 4 Бешанковіцкага р-на. Крывінскі тарфянік.  
Раскопкі Макс.М. Чарняўскага



Селішча Сулічава Драгічынскі р-на.  
Рэшткі жылой пабудовы жалезнага веку. Раскопкі А.Ф. Касюк





Гарадок. Курган № 2. Раскопки В.М. Ляўко




Навагрудак. Вул. Замкавая. Выратавальныя раскопкі І.У. Ганецкай





Мінск. Вул. Ракаўская, 14. Выратавальныя работы В.І. Кошмана



Селішча Бірулі Докшыцкага р-на. Раскопкі С.Д. Дзярновіча, Э.А. Ляшкевіч

15 мая 2015 г.

## Секцыя 1

### Археалогія першабытнага грамадства

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1,  
4-ы паверх, актавая зала)

**Дзённае пасяджэнне (9.00 – 13.00)**

### Кіраўнікі секцыі

**Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч** – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

**Чарняўскі Максім Міхайлавіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

### Выступленні з дакладамі

**Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Некаторыя вынікі археалагічных даследаванняў 2014 года ва Усходнім Палессі»*

**Чарняўскі Максім Міхайлавіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванні на поўначы Беларусі ў 2014 г.»*

**Ткачоў Алег Юр'евіч** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі паўднёва-заходняй Беларусі ў 2014 г.»*

**Велент-Шчэрбач Святлана Сяргееўна** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр; **Ткачоў Алег Юр’евіч** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў Іўеўскім раёне ў 2014 годзе»*

**Белабровік Дзмітрый Алегавіч** – аспірант аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічнае вывучэнне стаянак каменнага веку на тэрыторыі Быхаўскага і Крычаўскага раёнаў Магілёўскай вобласці ў 2014 годзе»*

**Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч** – аспірант аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Маладзечанскага і Стаўбцоўскага раёнаў Мінскай вобласці ў 2014 г.»*

**Хомчанка Яраслаў Леанідавіч** – магістрант Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Археалагічныя работы на тэрыторыі Могілеўскага Пасож’я в 2014 годзе»*

**Чарняўскі Максім Міхайлавіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; **Лакіза Вадзім Леанідавіч** – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; **Ліневіч Сяргей Барысавіч** – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва вадазаборнай станцыі Беларускай АЭС у 2014 г.»*



**Касюк Алена Фёдораўна** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных даследаванняў на паселішчы Барыскавічы-1 (Мазырскі р-н, Гомельская вобл.) у 2014 годзе»*

## Дыскусія

15 мая 2015 г.

## Секцыя 2

### Археалогія Сярэдніх вякоў і Новага часу

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

Дзённае пасяджэнне (9.00 – 13.00)

#### Кіраўнікі секцыі

**Клімаў Марат Васільевіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

**Цімафееўка Ганна Рыгораўна** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу  
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

#### Выступленні з дакладамі

**Ляўко Вольга Мікалаеўна** – загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў гістарычнай зоне г. Витебска в 2014 г.»*

**Клімаў Марат Васільевіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Асноўныя накірункі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларускага Падзвіння ў 2014 г.»*

**Лысенка Пётр Фёдаравіч** – галоўны навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Наблюдения по развитию планировочной структуры древнего Пинска в 2014 г.»*

**Спірын Іван Уладзіміравіч** – аспірант аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археологическое изучение укреплений бастионного типа на территории Оршанского Поднепровья в 2014 году»*

**Ліндзянкоў Дзмітрый Мікалаевіч** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі і аховы гісторыка-культурнай спадчыны Гомельскага палацава-паркавага ансамбля, магістр (Беларусь, Гомель)

Тэма даклада: *«Некоторые итоги исследований средневековых памятников на Гомельщине в 2014 году»*

**Кенька Павел Міхайлавіч** – навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археологические исследования в Ошмянском и Ивьевском районе Гродненской области в 2014 г.»*

**Міраненка Людміла Уладзіміраўна** – аспірант аддзела старажытнарускай і сярэднявечнай археалогіі Інстытута археалогіі НАН Украіны (Украіна, Кіеў)

Тэма даклада: *«Керамика польского времени с территории Батуринской цитадели»*

**Цімафеенка Ганна Рыгораўна** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні 2014 г. на тэрыторыі Жлобінскага раёна Гомельскай вобласці»*

**Аўласовіч Аляксей Міхайлавіч** – аспірант аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археологическое изучение курганных некрополей в Могилёвской области в 2014 году»*



**Ганецкая Ірына Уладзіміраўна** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя працы ў зоне будаўніцтва гатэля “Еўропа” (вул. Замкавая, 1; 3) у Наваградку ў 2014 г.»*

**Магалінскі Ігар Уладзіміравіч** – дэкан факультэта па працы з замежнымі студэнтамі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных наглядаў за землянымі работамі ў Полацку ў 2014 г.»*

**Уласавец Яўген Вячаслававіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных даследаванняў у Ашмянскім і Маладзечанскім раёнах у 2013 г.»*

**Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна** – аспірант аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя разведкі ў зоне Лепельскага вадасховішча ў 2014 г.»*

**Галынскі Раман Дзмітрыевіч** – галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Быхаўскага райвыканкама, магістр (Беларусь, Быхаў)

Тэма даклада: *«Тэрыторыя распаўсюджвання культурнага слою ў межах горада Быхава па дадзеных інвентарызацыі помнікаў гісторыка-культурных каштоўнасцей і археалагічных разведак 2014 года»*

**Максімовіч Аляксандр Мікалаевіч** – аспірант аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вывучэнне помнікаў басейна р. Шчары»*

**Ярмохін Максім Валер’евіч** – вядучы навуковы супрацоўнік  
Інстытута эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэвіча НАН  
Беларусі, кандыдат біялагічных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Результаты дендрохронологических  
исследований 2014 года на территории Беларуси»*

## Дыскусія

15 мая 2015 г.

**Прадстаўленне постэрных дакладаў**

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

**Вячэрняе пасяджэнне (14.00 – 15.20)**

**Кіраўнікі секцыі**

**Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч** – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

**Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна** – аспірант аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

**Выступленні:**

**Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; **Касюк Алена Фёдараўна** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі; **Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі; **Ткачоў Алег Юр'евіч** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных разведак 2014 года ў басейне ракі Трасцяніца (Беларускае Пабужжжа)»*

**Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр; **Зуева Аляксандра Уладзіміраўна** – старшы выкладчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Новае пахаванне эпохі позняга неаліту на Панямонні»*



**Арабей Алеся Сяргеёўна** – аспірант аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі; загадчык аддзела археалогіі, нумізматыкі і зброі навукова-фондавага падраздзялення Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Касцяныя і рагавыя вырабы з гарадзішча Урагава (на матэрыялах раскопак К.П.Шута)»*

**Касцюкевіч Анастасія Уладзіміраўна** – аспірант аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Каменные бусы с территории Полоцкой земли»*

**Шаркоўская Наталля Юр’еўна** – загадчык аддзела археалогіі Віцебскага абласнога краязнаўчага музея (Беларусь, Віцебск)

Тэма даклада: *«Предметы индивидуального благочестия из собрания УК “ВОКМ”»*

**Макушнікаў Алег Анатольевіч** – прафесар кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, доктар гістарычных навук (Беларусь, Гомель)

Тэма даклада: *«Охранные исследования в Гомеле»*

**Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч** – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя працы ў г. Нясвіжы ў 2014 г.»*

**Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч** – старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;  
**Хартановіч Уладзімір Уладзіміравіч** – настаўнік гісторыі СШ № 22 г. Мінска, археолаг (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Замак Любча. Ахоўныя даследаванні ў 2014 г.»*

**Мяцельскі Андрэй Анатольевіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванні фартыфікацыйных збудаванняў Навагрудскага замка ў 2014 годзе»*

**Шуткова Кацярына Пятроўна** – аспірант аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Результаты археологических исследований г. Славгорода в 2014 года»*

**Шуткова Надзея Пятроўна** – аспірант аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Результаты археологических исследований г. Черикова в 2014 года»*

**Памазанаў Мікалай Мікалаевіч** – навуковы супрацоўнік аддзела антрапалогіі і экалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Антропологическая интерпретация костных останков из агрогородка Головчин Бельничского района Могилевской области, выявленных в 2012 – 2013 гг.»*

## Дыскусія

**Падвядзенне вынікаў канферэнцыі**  
(15.20 – 15.40)

**Экскурсійная праграма**  
(15.40 – 16.30)



## **ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ верасень 2014 – май 2015 гг.**

**19 верасня 2014 г.** у г. Талачыне сумесна з Талачынскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена прэзентацыя калектыўнай манаграфіі «Друцк».

**3 кастрычніка 2014 г.** у Наваградку сумесна з Навагрудскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Навукова-практычная канферэнцыя «Навагрудак праз стагоддзі».

**10 кастрычніка 2014 г.** у Оршы сумесна з Аршанскім раённым выканаўчым камітэтам, музейным комплексам гісторыі і культуры Аршаншчыны і Віцебска-Аршанскай епархіяй БПЦ праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Куцеінскія чытанні - 2014».

**15 кастрычніка 2014 г.** у Інстытуце гісторыі адбылося ўрачыстае пасяджэнне Вучонага савета, прымеркаванае да 85-годдзя заснавання Інстытута.

**18 кастрычніка 2014 г.** у Вілейцы сумесна з Вілейскім раённым выканаўчым камітэтам, Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларудскім дзяржаўным універсітэтам і Вілейскім краязнаўчым музеем праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Першая сусветная вайна ў гістарычным лёсе Еўропы».

**30–31 кастрычніка 2014 г.** у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Славянскія старажытнасці на тэрыторыі Беларусі (да 90-годдзя з дня нараджэння беларускага археолага Л.Д. Побалы)».

**23 лютага 2015 г.** сумесна з расійскім Фондам развіцця «Інстытут еўразійскіх даследаванняў» праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941-1945)».

**16 красавіка 2015 г.** у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі сумесна з Нацпрэсцэнтрам праведзена выязное прэс-мерапрыемства на тэму «Невядомыя старонкі гісторыі. Да 70-годдзя Вялікай Перамогі».

**17 красавіка 2015 г.** на Агульным сходзе НАН Беларусі комплекснае даследаванне шматграннай гісторыі г. Навагрудка, выкананае калектывам навукоўцаў Інстытута гісторыі, адзначана дыпламам «Топ-10 вынікаў навукоўцаў НАН Беларусі ў галіне фундаментальных і прыкладных даследаванняў за 2014 г.».

**23–24 красавіка 2015 г.** у Калінкавічах сумесна з Калінкавіцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-



практычная канферэнцыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Калінкавічы і Калінкавіцкі край».

**23–24 красавіка 2015 г.** у Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным універсітэтам ім. П.М. Машэрава і Віцебскай абласной бібліятэкай ім. У.І. Леніна праведзена II Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы міжнародных адносін і дыпламатыі (1918 г. – пачатак XXI ст.)».

**24–25 красавіка 2015 г.** у Гродне сумесна з Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя Я. Купалы, Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкай ім. Я. Карскага і Гродзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеем праведзена II Міжнародная навуковая канферэнцыя «Валовічы-2: гісторыя, генеалогія і культура (XV–XX стст.)».

**5 мая 2015 г.** у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М. Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска праведзена VIII Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

**7–8 мая 2015 г.** у Мінску сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Навукова-даследчым інстытутам Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, Ваеннай акадэміяй Рэспублікі Беларусь, Беларускім таварыствам «Веды», Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гэты дзень мы набліжалі, як маглі... (да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчынай вайне і заканчэння Другой сусветнай вайны)».

*Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі падпраграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт – В.В. Даніловіч), раздзела 1 – «Археалогія, антрапалогія, крыніцазнаўства і гісторыя Беларусі са старажытных часоў да эпохі ранняга Новага часу» (навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар В.М. Ляўко).*

ДЛЯ ЗАПІСАЎ

# ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ ПА АРХЕАЛАГІЧНАЙ ТЭМАТЫЦЫ

